

Документальна-кніжная спадчына акацеміка Я.Ф. Карскага ў сучасным свеце



У свеце найноўшых інфармацыйных тэхналогій і парадаксальнага адраджэння цікавасці да рарытэтных кніг і ўнікальных кніжных калекцый нам падаецца важным волыт працы з гістарычным кнігазборам акацеміка Яўхіма Фёдаравіча Карскага (1861–1931), сусветна вядомага філолага, ураджэнца Беларусі і патрыярха новай для навуковага свету навукі – беларусазнаўства.

Кнігазбор Я.Ф. Карскага ўяўляе сабой былу прыватную бібліятэку вучонага, якая дагэтуль не страціла свайго навуковага значэння для гісторыі славістыкі і беларусазнаўства ў прыватнасці. Яна заходзіцца сёння ў фондах Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі і захоўваецца як непадзельная калекцыя.

У 1921 г., пасля адкрыцця ў незалежнай беларускай краіне першай вышэйшай навучальнай установы – Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (БДУ), Яўхім Карскі як адзін з ініцыятараў яго стварэння перадаў у дар нованараджанаму «дзецішчу» сваю багатую філалагічную бібліятэку, якую з вялікімі цяжкасцямі вывесь з Варшавы ў 1919 г. «Ученый без сожаления расстался с книжным фондом, который он собирал в течение многих лет своей жизни, с авторскими экземплярами, преподнесенными ему russkimi и зарубежными учеными: эти книги поступали в Белорусский университет, на открытии которого Ефимий Федорович настаивал еще в годы царизма» [1]. Паводле розных крыніц, яна ўтрымлівала да 4 тыс. экзэмпляраў кніг, брашур і навуковых часопісаў па лінгвістыцы, літаратуразнаўстве, этнографії, палеаграфії, гісторыі, археалогіі і сумежных навуках.

З канца 1921 – пачатку 1922 г. на базе фондаў бібліятэкі БДУ пачынаецца арганізацыя Беларускай дзяржаўнай бібліятэкі – найбуйнейшай у краіне. Нейкі час яны існавалі сумесна, пад адным дахам у былым Юбілейным доме на вул. Захар'еўскай. У чэрвені 1922 г. падораная бібліятэка акацеміка Я.Ф. Карскага паступае менавіта туды, што было зафіксавана дакументальна і адбілася ў люстэрку тагачаснай прэсы. Так, газета «Звязда» ў нумары ад 15 жніўня 1922 г. паведамляла сваім чытачам: «Бібліятэка набыла каштоўны збор па беларусазнаўстве акацеміка Я.Ф. Карскага» [2].

Між іншым, у верасні 1922 г. пастановай № 32 Саўнarkама БССР была афіцыйна зацверджаная новая назва той аб'яднанай бібліятэкі і палажэнне «Аб Беларускай дзяржаўнай і універсітэцкай бібліятэцы...» [3]. Пазней у 1926 г. падобной пастановай Беларуская дзяржаўная бібліятэка была выдзелена са складу БДУ ў самастойную адміністрацыйную ўстанову з пашырэннем яе функцый і правою і з зацвярджэннем яе ўласнага Статута [4].

Галоўны
бібліограф НДА
кнігазнаўства НББ

Галоўны
бібліограф НДА
кнігазнаўства НББ

Так калекцыя трапіла ў фонды Дзяржаўнай бібліятэкі БССР імя У.І. Леніна, якая з 1992 г. мае назvu Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Яна з'яўляеца адным з вельмі нешматлікіх прыкладаў захаванага да нашага часу беларускага гістарычнага кнігазбору, які не быў падзелены на часткі і расцярушаны па розных сховішчах Беларусі і замежжа, а захаваўся ў цэласным выглядзе.

Усе кнігі акацеміка былі заінвентарызаваны як адзінкі аднаго кнігазбору, а менавіта «Бібліятэкі Я. Карскага» (скарочана БК1, БК2 і г. д.). Захаваўся і адзін з двух рукапісных каталогаў вучонага, складзеных ім самім і перададзеных у фонд разам з кнігамі.

Калі прайсціся ўздоўж стэлажоў нашага сучаснага сховішча, можна заўважыць, што агульны выгляд калекцыі «Бібліятэка Я. Карскага» дастаткова сціплы: дарагі і шыкоўныя пераплёты кніг амаль адсутнічаюць. Але бібліятэка вучонага-славіста каштоўная па сваім змесце, бо была складзена з улікам яго навуковых інтарэсаў, актуальных тэм і проблем, геніяльных згадак. Такім чынам, яна служыла яму «неабходнай творчай лабараторыяй» [5]. Слова «лабараторыя» прыведзена тут невыпадкова: як прафесійны навуковец Я.Ф. Карскі быў схільны да дакладных навуковых метадаў вывучэння зыходнага матэрыялу (няхай гэта будзе старонка старажытнага летапісу, класічны літаратурны твор або простая народная казка), назапашвання вялікіх масіваў інфармацыі і прафесійна дакладнага аперыравання імі.

Калі гаварыць пра гады выдання, дык у нашай калекцыі маюцца ў наяўнасці кнігі ад 1736 г. (редкае супрасльскае выданне «Евхологион, си есть Требник...») да 1921 г. уключна (напрыклад, адэскае выданне «Полежаев перед судом Николаевской цензуры» прафесара Ю.Г. Оксмана). Але найбольш багата прадстаўлены навуковыя выданні канца XIX – пачатку XX ст.

Сярод месцаў выдання найчасцей сустракаюцца тут такія «сталіцы славістыкі», як Варшава, Вільня, Кіеў, Масква, Прага, Санкт-Пецярбург і некаторыя інш.

Расстаноўка ўсіх адзінак калекцыі быўной прыватнай бібліятэкі Я.Ф. Карскага сёння, як і амаль 90 гадоў таму, здзяйсняеца паводле першаснага бібліятэчнага інвентарнага нумара (таго, што з літарамі БК перад лічбай), які сёння з'яўляеца калекцыйным. Прастаўлены калісьці нумар дазволіў зноў – па фрагментах, крупінках – сабраць пасляваеннымі бібліятэкам у адно месца гістарычны кнігазбор Я.Ф. Карскага, на жаль, пацярпелы ў гады Другой сусветнай вайны. З вывезеных як трафеі ў Германію кніг вучонага пасля вайны не вярнулася кожная чацвёртая адзінка. У будучым

Спадчына

прынцып калекцыйнага захавання таксама будзе ўлічвацца. Можна назваць яго «залатым законам калекцыі».

Навуковая апрацоўка калекцыі «Бібліятэка Я.Ф. Карскага» ў фармаце BELMARC, якая вядзеца ў НДА кнігазнаўства, а таксама алічбоўка найбольш цікавых чытачам асобнікаў дапамогуць правесці бібліяграфічную рэканструкцыю кнігазбору і стварыць каталог. Універсальны электронны каталог дазволіць ажыццяўляць любы пошук, напрыклад, аўтографаў, экслібрисаў, пячатак, манаграфій, слоўнікаў, мастацкай літаратуры і г. д. у бібліятэцы вучонага. Каталогі могуць таксама быць і папяровыя: карткавыя або ў выглядзе ілюстраваных альбомаў, выдадзеных у друкарні (як гэта ўжо робяць на матэрыяле сваіх бібліятэчных калекцый нашы расійскія калегі). У перспектыве можна будзе выдаць асобнымі кніжкамі сабраныя Карскім загадкі або казкі, духоўныя вершы і г. д. з яго ж каментарыямі. Цікава было б нарэшце стварыць электронную карту-схему месцаў выдання ўсіх кніг і часопісаў з гістарычнай калекцыі «Бібліятэка Я.Ф. Карскага».

А яшчэ гэта калекцыя – манументальны «документ эпохі», своеасаблівы архіў, бо на многіх кніжных вкладках, тытульных лістах, друкаваных старонках знаходзіцца шмат аўтографаў самога Я. Карскага і прадстаўнікоў яго асяроддзя. Вось на кнізе «Гімназия высших наук кн. Безбородко в Нежине (1820–1832 гг.)» М.А. Лаўроўскага (Кіеў, 1879) стаіць грунтоўны паясняльны надпіс Карскага, выкананы яго прыгожым поchyркам: «Получена на память от Николая Алексеевича Лавровского в день оставления им должности директора Нежинского историко-филологического института. 1882 года октября 10 дня г. Нежин». Мікалай Аляксееўіч Лаўроўскі – знакаміты рускі філолаг і гісторык літаратуры, у 1883–1890 гг. з'яўляўся рэктарам Варшаўскага ўніверсітэта (позней ім стаў і Я.Ф. Карскі). Сёння гэты экзэмпляр выдання з аўтографам маладога філолага патрапіў у экспазіцыю музея кнігі Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, які – у шэрагу з іншым рэдкімі кнігамі народаў свету – прадстаўляе наведальнікам і былую бібліятэку Я.Ф. Карскага.



Рукапісныя карткі ў картатэцы аўтографаў з калекцыі «Бібліятэка Я.Ф. Карскага» (картатэка выстаўлена ў даведачнай зоне чытальнай залы рукапісаў, рэдкай кнігі і старадрукаў) – гэта своеасаблівый «запрашэнні» ў сапраўднае падарожжа ў часе і просторы. Як мы падлічылі, тут адлюстравана каля 600 аўтографаў.

Вось імёны беларускіх вучоных і рупліўцаў, якія падпісалі Карскаму свае працы. Гэта мовазнавец і дыялектолаг П.А. Бузук, гісторык і археолаг, знаўца царкоўнай гісторыі У.З. Завітневіч, літаратуразнавец і тэкстолаг І.І. Замоцін, даследчык беларускага фальклору Я.А. Ляцкі, нястомны збіральнік фальклорных запісаў П.В. Шэйн і інш.

З цікавасцю могуць зазірнуць у згаданую картатэку аўтографаў і даследчыкі гісторыі украінскай навукі і яе выдатных прадстаўнікоў. У калекцыі захоўваюцца кнігі з аўтографамі такіх украінскіх вучоных, як А.І. Бялецкі, М.К. Гудзій, М.І. Пятроў, М.Ф. Сумцоў.

Частка дароўных надпісаў належыць пяру знакамітых рускіх вучоных, такіх як Р.Ф. Брандт, Я.К. Грот, Д.К. Зяленін, П.А. Лаўроў, У.Ф. Мілер, А.Л. Пагодзін, У.М. Ператц, А.І. Сабалеўскі, А.А. Шахматава, Л.У. Шчэрба і многіх-многіх інш.

Сустракаюцца і аўтографы замежных славістаў тых гадоў. Мы знаходзім тут такія імёны, як А. Беліч, В. Златарскі, М. Младэнава, К. Апель, М. Гатала, А. Мазон, І. Поліўка (усяго каля 30 аўтографаў).

Па словах праўнuka акадэміка – Аляксандра Карскага, сучаснага даследчыка гісторыі сваёй сям'і і лёсу знакамітага продка, – «Е.Ф. Карский всю жизнь занимался наукой и верил в порядочность ученых, в их своеобразную духовную близость поверх границ и идеологии» [6]. Амаль усе яны, падобна Я.Ф. Карскаму, працеваў і актыўна чэрпалі інфармацыю ў сумежных навуках, не замыкаліся толькі на адной тэме, праблеме або перыядзе. Гэта быў час змены стагоддзяў і ўвогуле – культурна-гістарычнай парадыгмы. Час рэвалюцый, калі ў «плавільні слоў», у «залатым кіпені» нараджаўся новы свет, новыя дзяржавы, мовы і навукі.

Такім чынам, мы бачым, што гістарычнай калекцыя «Бібліятэка Я.Ф. Карскага» сёння з'яўляецца важным інфармацыйным рэсурсам, з якога, пасля поўнага навуковага апісання БК, у будучыні павінен паўстаць паўнавартасны па змесце і форме інфармацыйны прадукт. А звышмэтава – і мастацкі (як элітарны, так і масавы). Гаворка ідзе ўжо не толькі пра поўныя ці тэматычныя ілюстраваныя каталогі, выдадзеныя друкарскім спосабам, але і пра новае паводле эстэтыкі дакументальнае і мастацкае кіно, творы жывапісу і графікі, вершы і мастацкую прозу, прысвечаныя асобе Я.Ф. Карскага, юбілейны спектакль, маладзёжны перформанс і г. д. Асoba Яўхіма Карскага як культурнага героя надзвычай прыдатная да міфалагізацыі. Яго можна назваць адным з тых атлантаў, на плячах якіх тримаецца велічны будынак беларускай нацыянальнай культуры, нацыянальнага самаусведамлення, нацыянальной ідзі. У сваіх даследаваннях – і перш за ўсё ў фундаментальнай працы «Беларусы» – Яўхім Карскі ўпершыню навукова аргументаваў існаванне адметнай беларускай нацыі, паказаў усю свету, што ёсьць такі народ – беларусы, якія маюць уласную мову, самабытную культуру, глыбокія гістарычныя карані. І што са-мае важнае, ён адкрыў очы самім беларусам, дазволіў ім убачыць сябе сапраўднай нацыяй.

Такой нам засталася Яго спадчына.

1 студзеня 2011 г. споўнілася 150 гадоў з дня нараджэння Я.Ф. Карскага. Гэты юбілей варты як мага большай увагі з боку самых шырокіх колаў нашага грамадства, таму што далёка не вычарпаны перспектывы выкарыстання навуковай, творчай, дакументальнай спадчыны Яўхіма Карскага, далёка не поўнасцю асэнсавана ўсё тое, што было зроблена гэтым выдатным чалавекам.

Нацыянальная бібліятэка Беларусі як уладальнік такога цікавага інфармацыйнага рэсурсу, звязанага з асобай вучонага, не магла абмінучы увагай яго юбілей. Сумесна з Нацыянальным архівам Рэспублікі Беларусь і іншымі беларускімі архівамі была падрыхтавана выставка ў музеі кнігі і выпушчана электроннае выданне «Спадчына акадэміка Яўхіма Карскага» [7]. У падрыхтоўцы выставы прыняў удзел таксама Санкт-

Спадчына

Пецярбургскі філіял Архіва Расійскай акадэміі навук, які прадастаўі для экспанавання копіі дакументаў з асабістага архіва Яўхіма Карскага, што захоўваецца ў Пецярбурзе. А электроннае выданне вельмі значна дапоўні сваімі матэрыяламі праўнук акадэміка Карскага, гісторык, архівіст і пісьменнік Аляксандар Карскі. Урачыстае адкрыццё выставы і презентацыя дыска адбыліся 9 снежня 2011 г. у Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі пры ўдзеле беларускай і расійскай бібліятэчнай і архіўнай супольнасці, навукоўцаў, літаратараў і журналістаў.

На выставе экспанаваліся выданні з цікавымі аўтографамі са зберажонай кніжнай калекцыі акадэміка, рукапісная інвентарная кніга гэтага кнігазбору, знакамітая этнографічная карта беларускага этнасу, складзеная вучоным, а таксама архіўныя дакументы з фондаў беларускіх і Санкт-Пецярбургскага архіваў, якія асвятляюць жыццё і дзейнасць Яўхіма Карскага, у тым ліку фотаздымкі, біяграфічныя матэрыялы, успаміны жонкі акадэміка, запісныя кніжкі, перапіска з беларускімі навукоўцамі і пісьменнікамі, кліравыя ведамасці са звесткамі пра бацьку вучонага і пра сям'ю святара Сцепуржынскага і яго дачку Сафію, будучую жонку Я. Карскага, праграмы лекцый акадэміка па беларускай мове і літаратуре, гісторыі рускай мовы ў Мінскім педагогічным інстытуце ў 1918–1919 гг., дакументы аб удзеле ў падрыхтоўчай работе па стварэнні Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта і шмат іншых цікавых дакументаў.

Электроннае выданне «Спадчына акадэміка Яўхіма Карскага» ўключае біяграфічны нарыс, каталог дакументаў аб жыцці і дзейнасці акадэміка з фондаў беларускіх архіваў, артыкул пра кнігазбор акадэміка і каталог кніг з аўтографамі з гэтага кнігазбору, электронныя копіі рукапіснага інвентару калекцыі і асобных прыжыццёвых выданняў Яўхіма Карскага.

Аляксандар Карскі падрыхтаваў для дыска найбольш поўную бібліографію навукоўых прац Яўхіма Карскага і літаратуры пра яго, пералік населеных пунктаў, якія маюць дачыненне да біяграфіі акадэміка, і апісанне яго эпістолярнай спадчыны. Пералік друкаваных прац Я.Ф. Карскага, змешчаных у храналагічным парадку, уключае звыш 1000 пазіций і адлюстроўвае не толькі манаграфіі і навукоўыя артыкулы, але і шматлікія рэцензіі, водгукі, крытыка-бібліографічныя заметкі, якія Яўхім Карскі публіковаў пераважна на старонках часопісаў «Русский филологический вестник» і «Известия Отделения русского языка и словесности», якія ён рэдагаваў.

Складзены для электроннага выдання спіс літаратуры пра акадэміка Карскага ўключае бібліографіі, манаграфіі, раздзелы і фрагменты з кніг, артыкулы ў даведачных выданнях, прыжыццёвые рэцензіі і водгукі, некралогі, навуковыя артыкулы, матэрыялы Міжнародных Карскіх чытанняў, артыкулы ў масавых



часопісах і газетах, публікацыі эпістолярнай спадчыны вучонага, а таксама артыкулы, прысвечаныя яго знакамітай бібліятэцы. Важна зазначыць, што апісанне эпістолярнай спадчыны Яўхіма Карскага ўключае звесткі пра яго адрасатаў і адрасантатаў. У гэтым раздзеле сабрана інфармацыя пра сотні лістоў і паштоvak, якімі Яўхім Карскі абменьваўся са сваімі калегамі і сябрамі і якія сёння захоўваюцца ў архівах Расіі, Беларусі, Украіны, Польшчы, Чэхіі, а таксама ў асабістым архіве Аляксандра Карскага.

Хочацца спадзявацца, што гэта электроннае выданне, як і юбілейная выставка ў музеі кнігі, атрымала навуковы і грамадскі рэзананс, знайшло сваіх зацікаўленых чытачоў і наведвальнікаў.

Навуковае апісанне гістарычнага кнігазбору Карскага працягваецца: для электроннага каталога ствараюцца сучасныя бібліографічныя запісы на кнігі, найбольш каштоўныя выданні алічбоўваюцца і выкладваюцца ў электроннай бібліятэцы... Не пакідаюць нас спадзянні адшукаць згубленыя ў час ваеннага ліхалецця кнігі, якія апынуліся ў іншых бібліятэках Беларусі, а магчыма, і замежжа, і вярнуць іх, хаяць біртуальна, у культурную прастору нашай краіны.

Без сумнення, наперадзе нас чакае яшчэ шмат цікавых знаходак і адкрыццяў.

Літаратура

1. **Борковский, В. И.** Академик Е. Ф. Карский (1861–1931) / В. И. Борковский. – [Ярославль], [1945]. – С. 34. – (Отд. оттиск из Учен. зап. Ярославского пед. ин-та. Педагогика. – 1945. – Вып. 5).
2. Звязда. – 1922. – 15 жніўня.
3. Библиотечное дело в БССР : документы и материалы, 1918–1941 / Государственная библиотека БССР им. В.И. Ленина ; сост.: Р. С. Васильева [и др.]. – Минск : Высшая школа, 1978. – С. 52.
4. Хроніка дзейнасці бібліятэкі : 1922–1990 гг. / склад.: Л. І. Станкевіч, З. А. Сядая // Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 1922–1992 : да 70-годдзя з дня заснавання і 100-годдзя з дня нараджэння першага дырэктара І. Б. Сіманоўскага : бібліографічны паказальнік / склад. З. А. Сядая. – Мінск, 1992. – С. 192–195.
5. Кирюхіна, Л. Г. Коллекции ученых славяноведов в фондах Национальной библиотеки Беларуси / Л. Г. Кирюхіна // Библиотечная Ассамблея Евразии : информационный бюллетень. – 2000. – Вып. 12. – С. 62.
6. Карский, А. «Именно Карский все смелее вводил в обиход понятие «белорусский язык» / Александр Карский // Нёман. – 2010. – № 9. – С. 113.
7. Спадчына акадэміка Яўхіма Карскага : да 150-годдзя з дня нараджэння [Электронны рэсурс] / Нацыянальная бібліятэка Беларусі, Дэпартамент па архівах і справаводству Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь, Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь ; складальнікі: В. У. Скалабан, К. В. Суша ; пад агульнай рэдакцыяй Р. С. Матульскага [і інш.]. – Электронныя тэксты выданы і праграма (595 Мб). – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2010. – 1 электронны аптычны дыск (CD-ROM) : калір. ; 12 см ; у кантэйнеры, 19x14 см.

Summary

The authors of the publication introduce the readers to the activities on the reconstruction of the «The Karskij Library » historical collection which is now available in an electronic version.